

Установа адукацыі
«Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар установы адукацыі
«Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Еўфрасінні Полацкай»

Ю.Я. Раманоўскі
«28/06/2024» 2024 г.
Рэгістрацыйны № УД-62/24 /уч.



МОДУЛЬ «ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА»

БЕЛАРУСКАЯ МОВА (ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА)

Вучэбная праграма ўстановы адукацыі
па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці
7-07-0731-01 «Архітэктура»

2024 г.

Вучэбная праграма складзена на падставе адукацыйнага стандарта па спецыяльнасці вышэйшай адукацыі АСВА 7-07-0731-01-2023 і вучэбнага плана па спецыяльнасці 7-07-0731-01 «Архітэктура». Рэгістрацыйны № 29-23/уч. ІБФ ад 04.04.2023 г.

СКЛАДАЛЬNIK:

Т.Р. Багарадава, дацэнт кафедры сусветнай літаратуры і замежных моў установы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

РЭЦЕНЗЕНТЫ:

Н.В. Даўгяла, дацэнт кафедры тэхналогіі і методыкі выкладання, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Т.П. Слесарава, загадчык кафедры беларускай і рускай філалогіі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэраза», кандыдат філалагічных навук, дацэнт

РЭКАМЕНДАВАНА ДЛЯ ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

Кафедрай сусветнай літаратуры і замежных моў установы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай»

(пратакол № 7 ад «10» 06 2024 г.);

Метадычнай камісіяй інжынерна-будаўнічага факультэта ўстановы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай»

(пратакол № 5 ад «26» 06 2024 г.);

Навукова-метадычным саветам установы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай»

(пратакол № 6 ад «28» 06 г.)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Беларуская мова (прафесійная лексіка) – дысцыпліна, якая дапамагае студэнтам далучыцца да багаццяў нацыянальнай культуры, сформіраваць камунікатыўна развітую асобу, здольную наладжваць зносіны на роднай мове ў прафесійной сферы, перакладаць і рэферираваць прафесійна арыентаваныя і навуковыя тэксты, весці дзелавую дакументацыю, выступаць з навуковымі паведамленнямі і публічнымі прамовамі і інш.

Агульныя патрабаванні да фарміравання кампетэнцый студэнта ў працэсе вывучэння дысцыпліны вызначаюцца прынцыпамі

- гуманізацыі як прыярытэтным прынцыпам адукацыі, якія забяспечваюць асобасна-арыентаваны характар адукацыйнага працэсу і творчую самарэалізацыю выпускніка;

- фундаменталізацыі як што спрыяюць арыентацыі зместу дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла на выяўленне сутнасных асноў і сувязей паміж разнастайнымі працэсамі навакольнага свету, прыродазнаўча-навуковым і гуманітарным веданнем;

- кампетэнтнаснага падыходу як вызначальным сістэму патрабаванняў да арганізацыі адукацыйнага працэсу, накіраваных на павышэнне ролі самастойнай працы студэнтаў, мадэлюе сацыяльна-прафесійныя праблемы і шляхі іх вырашэння, якая забяспечвае фарміраванне ў выпускнікоў здольнасці дзейнічаць у зменлівых жыццёвых абставінах;

- сацыяльна-асобаснай падрыхтоўкі як якія забяспечваюць фарміраванне ў студэнтаў сацыяльна-асобаснай кампетэнтнасці, заснаванай на адзінстве набытых гуманітарных ведаў і ўменняў, эмацыянальна-каштоўнасных адносін і сацыяльна-творчага вопыту з улікам інтэрсаў, патрэбаў і магчымасцей навучэнцаў;

- міждысцыплінарнасці і інтэгратыўнасці сацыяльна-гуманітарнай адукацыі, рэалізацыя якога забяспечвае цэласнасць вывучэння гуманітарных ведаў і іх узаемасувязь з сацыяльным кантэкстам будучай прафесійнай дзейнасці выпускніка.

Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны:

- выпрацаваць і замацаваць практичныя ўменні і навыкі граматнага карыстання вуснай і пісьмовай мвай;

- развіць моўна-эстэтычны густ студэнтаў, звязаны з чысцінёй і правільнасцю мовы;

- пашыраць ўзбагачаць прафесійны лексічны запас будучых спецыялістаў, выпрацаваць уменне пактычнага карыстання тэрміналогій і прафесійнай лексікай па абрачай спецыяльнасці;

- фарміраваць устаноўкі на практичнае ўкараненне атрыманых студэнтамі ведаў у іх прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці;

- выхоўваць любоў да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуцце нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі, імкнення да далейшага ўзбагачэння беларускай мовы.

Задачы вывучэння дысцыпліны:

- сформіраваць у студэнтаў разуменне неабходнасці ведаць і карыстацца беларускай мвой у прафесійнай дзейнасці;

- даць студэнтам неабходную сістэму ведаў аб лексічным складзе, тэрміналогіі і маўленчай культуры;

– дапамагчы студэнтам усвядоміць месца беларускай мовы ў развіці культуры і духоўным адрадженні нацыі;

– садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных, творчых і крытычна думаючых спецыялістаў, здольных вырашаць складаныя моўна-сацыяльныя праблемы бытавання беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

ведаць:

– ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыяльных зносін;

– функцыі беларускай мовы ў славянскай і еўрапейскай супольнасці народаў і моў;

– сістэму лексічных, граматычных і стылістычных сродкаў беларускай мовы;

– пўны набор прафесійной лексікі;

– тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі па адпаведных сферах навукова-прафесійной дзейнасці;

умець:

– адэкатна ўспрымаць прафесійныя тэксты і навуковую галіновую інфармацыю;

– перакладаць, анатаваць і рэферираваць прафесійна арыентаваныя тэксты;

– выконваць тэсты і тэставыя заданні, якія садзейнічаюць замацаванню вучэбнага матэрыялу;

валодаць:

– навыкам граматна карыстацца вуснай і пісьмовай мовай;

– складаць і весці на беларускай мове дзелавую документацыю, рыхтаваць навуковыя і публістычныя выступленні і г.д.

Студэнт павінен набыць наступную універсальную кампетэнцыю:

УК-6. Выкарыстоўваць асноўныя паняцці і тэрміны спецыяльной лексікі беларускай мовы ў прафесійной дзейнасці.

Форма атрымання вышэйшай адукцыі – дзённая.

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны адводзіцца: усяго вучэбных гадзін – 108, аўдыторных заняткаў – 30 гадзін, з іх практычныя заняткі – 30 гадзін, самастойная праца студэнтаў – 78 гадзін. Праца ёмкасць вучэбнай дысцыпліны – 3 заліковыя адзінкі.

Форма прамежкавага кантролю – залік.

Вучэбная дысцыпліна вывучаецца ў 3 семестры.

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Беларуская мова (прафесійная лексіка) – дысцыпліна, якая дапамагае студэнтам далучыцца да багаццяў нацыянальнай культуры, сфарміраваць камунікатыўна развітую асобу, здольную наладжваць зносіны на роднай мове ў прафесійной сферы, перакладаць і рэферираваць прафесійна арыентаваныя і навуковыя тэксты, весці дзелавую документацыю, выступаць з навуковымі паведамленнямі і публічнымі прамовамі і інш.

Агульныя патрабаванні да фарміравання кампетэнцый студэнта ў працэсе вывучэння дысцыпліны вызначаюцца прынцыпамі

- гуманізацыі як прыярытэтным прынцыпам адукцыі, якія забяспечваюць асобасна-арыентаваныя характеристики адукцыінага працэсу і творчую самарэалізацыю выпускніка;

- фундаменталізацыі як што спрыяюць арыентациі зместу дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла на выяўленне сутнасных асноў і сувязей паміж разнастайнымі працэсамі навакольнага свету, прыродазнаўча-навуковым і гуманітарным веданнем;

- кампетэнтнаснага падыходу як вызначальным сістэму патрабаванняў да арганізацыі адукцыінага працэсу, накіраваных на гавышэнне ролі самастойнай працы студэнтаў, мадэлюе сацыяльна-прафесійныя проблемы і шляхі іх вырашэння, якая забяспечвае фарміраванне ў выпускнікоў здольнасці дзейнічаць у зменлівых жыццёвых абставінах;

- сацыяльна-асобаснай падрыхтоўкі як якія забяспечваюць фарміраванне ў студэнтаў сацыяльна-асобаснай кампетэнтнасці, заснаванай на адзінстве набытых гуманітарных ведаў і ўменняў, эмацыянальна-каштоўнасных адносін і сацыяльна-творчага вопыту з улікам інтэрэсаў, патрэбаў і магчымасцей навучэнцаў;

- міждысцыплінарнасці і інтэгратыўнасці сацыяльна-гуманітарнай адукцыі, рэалізацыя якога забяспечвае цэласнасць вывучэння гуманітарных ведаў і іх узаемасувязь з сацыяльным кантэкстам будучай прафесійной дзейнасці выпускніка.

Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны:

- выпрацаваць і замацаваць практычныя ўменні і навыкі граматнага карыстання вуснай і пісьмовай мвай;

- развіць моўна-эстэтычны густ студэнтаў, звязаны з чысцінёй і правільнасцю мовы;

- пашираць ўзбагачаць прафесійны лексічны запас будучых спецыялістаў, выпрацаваць уменне пактычнага карыстання тэрміналогіяй і прафесійнай лексікай па аранай спецыяльнасці;

- фарміраваць установкі на практычнае ўкараненне атрыманых студэнтамі ведаў у іх прафесійнай дзейнасці і іншых сферах сацыяльнай актыўнасці;

- выхоўваць любоў да мастацкага слова, духоўнай і інтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуццё нацыянальнай самапавагі і самаідэнтыфікацыі, імкнення да далейшага ўзбагачэння беларускай мовы.

Задачы вывучэння дысцыпліны:

- сфарміраваць у студэнтаў разуменне неабходнасці ведаць і карыстацца беларускай мовай у прафесійнай дзейнасці;

- даць студнікам неабходную сістэму ведаў аб лексічным складзе, тэрміналогіі і маўленчай культуры;

– дапамагчы студэнтам усвядоміць месца беларускай мовы ў развіці культуры і духоўным адраджэнні нацыі;

– садзейнічаць падрыхтоўцы высокаадукаваных, творчых і крытычна думаючых спецыялістаў, здольных вырашаць складаныя моўна-сацыяльныя праблемы бытавання беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:

ведаць:

– ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыяльных зносін;

– функцыі беларускай мовы ў славянскай і еўрапейскай супольнасці народаў і моў;

– сістэму лексічных, граматычных і стылістычных сродкаў беларускай мовы;

– пўны набор прафесійнай лексікі;

– тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі па адпаведных сферах навукова-прафесійнай дзейнасці;

умець:

– адэкватна ўспрымаць прафесійныя тэксты і навуковую галіновую інфармацыю;

– перакладаць, анатаваць і рэферыраваць прафесійна арыентаваныя тэксты;

– выконваць тэксты і тэставыя заданні, якія садзейнічаюць замацаванию вучэбнага матэрыялу;

валодаць:

– навыкам граматна карыстацца вуснай і пісьмовай мовай;

– складаць і весці на беларускай мове дзелавую документацыю, рыхтаваць навуковыя і публіцыстычныя выступленні і г.д.

Студэнт павінен набыць наступную універсальную кампетэнцыю:

УК-6. Выкарыстоўваць асноўныя паняцці і тэрміны спецыяльнай лексікі беларускай мовы ў прафесійнай дзейнасці.

Форма атрымання вышэйшай адукцыі – дзённая.

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны адводзіцца: усяго вучэбных гадзін – 108, аўдыторных заняткаў – 30 гадзін, з іх практычныя заняткі – 30 гадзін, самастойная праца студэнтаў – 78 гадзін. Праца ёмкасць вучэбнай дысцыпліны – 3 заліковыя адзінкі.

Форма прамежкавага кантролю – залік.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

МОДУЛЬ 1. АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЯ СФЕРА

Тэма 1. БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЧАСТКА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ

Суадносіны мовы і культуры. Беларуская нацыянальная мова і духоўная культура народа. Функцыі беларускай мовы як асноўнага кампанента нацыянальной культуры. Роля вуснай народнай творчасці ў фарміраванні нацыянальных каштоўнасцей. Ідываматычнасць мовы.

Тэма 2. МОЎНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ

Стан і статус беларускай мовы ў канцы XX - пачатку ХХІ стст. у Рэспубліцы Беларусь. Сацыялінгвістычныя працэсы. Білінгвізм як аб'ектыўная рэчаіснасць у краінах свету, разнавіднасці і тыпы двухмоўя. Гісторычныя вытокі білінгвізму ў Беларусі. Псіхалагічны, педагогічны, сацыялінгвістычны аспекты білінгвізму. Паняцце моўнай інтэрферэнцыі і яе віды. Проблемы інтэрферэнцыі. Феномен “трасянкі”. Аналіз сучасных узору інтэрферэнцыі.

Тэма 3. НОРМЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

Паняцце моўнай нормы. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення.

Марфалагічныя асаблівасці назоўнікаў, прыметнікаў, займеннікаў, лічэнікаў, дзеясловаў. Скланенне прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў. Утварэнне і ўжыванне формаў ступеней паранання прыметнікаў і прыслоўяў. Асаблівасці ўжывання прыслоўяў з лічэнікамі, лічэнікаў з назоўнікамі. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў ў беларускай мове. Спосабы перакладу дзеепрыметнікаў з рускай мовы.

Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў кіраванні дзеясловаў і выкарыстанні прыназоўнікаў (па, праз, да, паводле, на, з) у некаторых словазлучэннях у беларускай і рускай мовах. Каардынацыя дзейніка і выказніка ў сказе.

Асаблівасці перакладу з блізкароднасных моў. Спецыфіка беларускай граматычнай сістэмы і яе трансфармацыя пры перакладзе.

МОДУЛЬ 2. НАВУЧАЛЬНА-ПРАФЕСІЙНАЯ СФЕРА

Тэма 4. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Паняцце лексікі як упараткованага і сістэмнага слоўнікавага складу мовы. Дыферэнцыяцыя беларускай лексікі. Лексіка паводле паходжання (спрадвечна беларуская і запазычаная; безэквівалентная), ступені ўжывання (актыўная і пасіўная), стылістичнай прыналежнасці (стылістична нейтральная і афорбированая), сферы выкарыстання (агульнаўжывальная і абмажаванага ўжытку). Сацыяльныя дыялекты (жарганізмы). Спецыяльная лексіка.

Тэма 5. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА

Разрады спецыяльнай лексікі (тэрміны, наменклатура, прафесіяналізмы). Спецыфіка тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Тэндэнцыі ў развіцці лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы (інтэрнацыяналізацыя, нацыяналізацыя, пурыйзм, збліжэнне і адштурхоўванне ў дачыненні да рускай і польскай моў).

Тэма 6. ТЭРМІНАЛОГІЯ ЯК ВЯДУЧЫ СКЛАДНІК ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ

Паняцце тэрміна. Крытэрый вылучэння тэрміна. Тэрміналогія і тэрмінасітэма. Месца тэрміналогіі ў лексічнай сістэме беларускай мовы. Працэсы тэрміналагізацыі і дэтэрміналагізацыі. Агульнанавуковая і вузкаспецыяльная тэрміналогія.

Тэма 7. СПОСАБЫ І СРОДКІ ЎТВАРЭННЯ ТЭРМІНАЎ РОЗНЫХ ГАЛІН ДЗЕЙНАСЦІ.

Словаўтваральныя паказчыкі тэрмінаў. Варыянтнасць тэрмінаў. Неўласцівія суфіксы і словаўтваральныя фарманты беларускага тэрмінаўтварэння. Сродкі перакладу тэрмінаў. Адаптацыя запазычаных тэрмінаў у беларускай мове.

Сістэмныя адносіны ў галіне тэрміналагічнай лексікі: тэрміны- полісеманты, тэрміны-сінонімы, тэрміны-антонімы, міжгаліновыя амонімы.

Тэма 8. ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ І ТЭРМІНАГРАФІІ

Прынцыпы выпрацоўкі навуковай тэрміналогіі ў 1920 - 1930-я гг. Крыніцы фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі. Тэрміналогія розных сфер навукова-прафесійнай дзейнасці (гісторыя фарміравання, асаблівасці выкарыстання на сучасным этапе). Слоўнікі галіновай тэрміналогіі XX і ХХІ стст.

Тэма 9. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

Стылістычная дыферэнцыяцыя беларускай мовы. Агульная харкторыстыка стыляў беларускай мовы. Тыпалагічныя прыметы функцыянальных стыляў і падстыляў: тэматыка, прызначэнне, моўныя асаблівасці. Стылістыка як тэарэтычная база культуры маўлення.

Тэма 10. НАВУКОВЫ СТЫЛЬ

Агульная харкторыстыка навуковага стылю і яго падстыляў. Гісторыя станаўлення навуковага стылю беларускай літаратурнай мовы.

Моўная арганізацыя тэкстаў навуковага стылю. Марфалагічныя асаблівасці: абстрактныя назоўнікі, высокая частотнасць назоўнікаў роднага склону; зваротныя дзеясловы; асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў; аўтарскае “мы”. Частотнасць ужывання агульнанавуковых дзеясловаў і іх роля ў сінтаксічных канструкцыях навуковага тэксту. Роля злучнікаў і злучальных слоў у навуковым тэксле. Складназалежныя сказы.

Рубрикацыя навуковага тэксту. Сродкі апісання аб'екта, прадмета, мэты, задачы, метадаў, высноў, вынікаў даследавання ў навуковым тэксле. Асаблівасці загалоўка ў навуковым тэксле. Аналіз і пераклад профільных навуковых тэкстаў.

Тэма 11. ПРЫЁМЫ РЭДАГАВАННЯ НАВУКОВАГА ТЭКСТУ

Прынцыпы разгортвання інфармацыі ў навуковым тэксле. Структурна-семантычныя прынцыпы кампрэсіі інфармацыі. Трансфармацыя складназалежных сказаў у простыя. Адпрацоўка трансфармацыйных прыёмаў кампрэсіі і разгортвання інфармацыі. Выдзяленне асноўнай і дадатковай інфармацыі.

Стылістычныя нормы і камунікатыўныя якасці ў навуковым тэксле. Класіфікацыя стылістычных памылак і спосабы іх выпраўлення. Фарміраванне індывідуальнага стылю навукоўца.

Міждысцыплінарны падыход пры правядзенні навуковых даследаванняў. Узаемасувязь лінгвістыкі і дакладных навук.

Тэма 12. ЖАНРЫ НАВУКОВАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Сістэма жанраў сучаснай навуковай літаратуры. Кампазіцыйна- змястоўная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі, рэферата, тэзісаў. Структурна-семантычны аналіз анатацый. Віды анатацый. Бібліографія і тэкст анатацыі. Лексіка-граматычныя клішэ анатацыі і рэферата.

Складанне анатацый да тэкстаў розных стыляў.

Тэма 13. АФІЦЫЙНА-СПРАВАВЫ СТЫЛЬ

Асноўныя характеристыкі афіцыйна-справавога стылю. Групы афіцыйна-справавой документацыі (асабістыя, распараджальныя, адміністрацыйна- арганізацыйныя, інфармацыйна-даведачныя, справавыя лісты, фінансавыя і ўліковыя дакументы). Лексіка-граматычныя асаблівасці мовы справавых папер і службовых дакументаў. Паняцце канцылярскага штампа. Тэкст службовага дакумента. Правілы аформлення дакументаў. Спосабы выкладання матэрыялу ў дакуменце: канстатацыя, паведамленне, апісанне. Суразмернасць частак дакумента. Прынцыпы афіцыйнага электроннага ліставання.

Тэма 14. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ

Паняцце культуры маўлення. Кампаненты культуры маўлення (правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, выразнасць, дарэчнасць, чысціня, багацце). Нацыянальная спецыфіка беларускага маўленчага этикету і культуры зносін.

Тэма 15. ПРАФЕСІЙНАЕ МАЎЛЕННЕ

Прыёмы эфектыўнай публічнай камунікацыі. Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў (міміка, жэсты). Выразнасць маўлення (інтанацыя, дыкцыя, паўзы). Асаблівасці маўленчых паводзінаў перад камерай і мікрофонам. Падрыхтоўка да выступлення па відэасувязі.

Вучэбна-метадычна карта вучэбнай дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная лексіка)»
Дзённая форма атрымання вышэйшай адукаты

| Нумар модуля, тэмы | Назва модуля, тэмаў | Колькасць аудыторных гадзін | | | Літаратура | Формы кантролю ведаў |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | | Лекцыі | Практычныя заняткі | Кіруемай самастойнай работысту дэнта | | |
| | Модуль 1. Агульнаадукатыўная сфера. | | | | | |
| 1. | Беларуская мова як частка нацыянальнай культуры. 1.Суадносіны мовы і культуры. 2.Беларуская нацыянальная мова і духоўная культура народа. 3.Функцыі беларускай мовы як асноўнага кампанента нацыянальнай культуры. 4.Роля вуснай народнай творчасці ў фарміраванні нацыянальных каштоўнасцей. Ідывіятычнасць мовы. | | 2 | | [6, 17] | Апытанне |
| 5. | Моўная сітуацыя ў Рэспубліцы Беларусь. 1.Стан і статус беларускай мовы ў канцы XX - пачатку XXI стст. у Рэспубліцы Беларусь. 2.Сацыялінгвістычныя працэсы. 3.Білінгвізм як аб'ектыўная рэчаіснасць у краінах свету, разнавіднасці і тыпы двухмоўя. 4.Гістарычныя вытокі білінгвізму ў Беларусі. 5.Псіхалагічны, педагогічны, сацыялінгвістычны аспекты білінгвізму. 6.Паняцце моўнай інтэрферэнцыі і яе віды. | | 2 | | [6, 13] | Самастойная работа |
| 6. | Нормы беларускай літаратурнай мовы 1.Паняцце моўнай нормы. 2.Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы. Асаблівасці беларускага літаратурнага вымаўлення. 3.Марфалагічныя асаблівасці назоўнікаў, прыметнікаў, займеннікаў, лічэнікаў, дзеясловаваў. 4.Складенне прозвішчаў, імёнаў і геаграфічных назваў. Утворэнне і ўжыванне формаў ступеней параянання прыметнікаў і прыслоўяў. | | 2 | | [3, 12, 13,16] | Апытанне |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------|--|--|
| | <p>5. Асаблівасці ужывання прыслоўяў з лічэнікамі, лічэнікаў з назоўнікамі. Асаблівасці ўтварэння і ўжывання дзеепрыметнікаў і дзеепрылоўяў ў беларус-кай мове. Спосабы перакладу дзеепрыметнікаў з рускай мовы.</p> <p>6. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы. Адрозненні ў кіраванні дзеясловаў і выкарыстанні прынаゾўнікаў (па, праз, да, паводле, на, з) у некаторых словазлучэннях у беларускай і рускай мовах. Каардынацыя дзейніка і выказніка ў сказе.</p> <p>7. Асаблівасці перакладу з блізкародненасных моў. Спецыфіка беларускай граматычнай сістэмы і яе трансфармацыя пры перакладзе.</p> | | | | |
| | Модуль 2. Навучальна-прафесійная сфера | | | | |
| 7. | <p>Лексічна сістэма беларускай мовы.</p> <p>1. Паняцце лексікі як упрадкаванага і сістэмнага слоўнікавага складу мовы.</p> <p>2. Дыферэнцыяцыя беларускай лексікі.</p> <p>3. Лексіка паводле паходжання (спрадвечна беларуская і запазычаная; безэквівалентная), ступені ўжывання (актыўная і пасіўная), стылістычнай прыналежнасці (стылістычна нейтральная і афарбованая), сферы выкарыстання (агульнау́жывальная і абмежаванага ўжытку).</p> <p>4. Сацыяльныя дыялекты (жарганізмы).</p> <p>5. Спецыяльная лексіка.</p> | 2 | [1,6] | Пераклад прафесійных тэкстаў* | |
| 8. | <p>Спецыяльная лексіка.</p> <p>1. Разрады спецыяльнай лексікі (тэрміны, наменклатура, прафесіяналізмы).</p> <p>2. Спецыфіка тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Тэндэнцыі ў развіцці лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы (інтэрнацыяналізацыя, нацыяналізацыя, пурыйм, збліжэнне і адштурхоўванне ў дачыненні да рускай і польскай моў).</p> | 2 | [1, 6, 9] | Апытаць Пераклад прафесійных тэкстаў* | |
| 9. | <p>Тэрміналогія як вядучы складнік прафесійнага маўлення.</p> <p>1. Паняцце тэрміна.</p> <p>2. Крытэрый вылучэння тэрміна. Тэрміналогія і тэрмінасітэма.</p> <p>3. Месца тэрміналогіі ў лексічнай сістэме беларускай мовы.</p> <p>4. Працэсы тэрміналагізацыі і дэтэрміналагізацыі. Агульнанавуковая і вузкаспецыяльная тэрміналогія.</p> | 2 | [6, 10, 11, 14] | Апытаць | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|------------------------|--|
| 10. | Спосабы і сродкі ўтварэння тэрмінаў розных галін дзейнасці. 1. Словаутваральныя паказчыкі тэрмінаў. Варыянтнасць тэрмінаў. Неўласцівыя суфіксы і словаутваральныя фарманты беларускага тэрмінаутварэння. 2. Сродкі перакладу тэрмінаў. Адаптацыя запазычаных тэрмінаў у беларускай мове. 3. Сістэмныя адносіны ў галіне тэрміналагічнай лексікі: тэрміны-полісеманты, тэрміны-сіонімы, тэрміны-антонімы, міжгаліновыя амонімы. | | 2 | | [6, 10, 11, 14, 18] | Апытанне Пераклад* |
| 11. | Гісторыя і сучаснасць беларускай тэрміналогіі і тэрмінографіі. 1. Прынцыпы выпрацоўкі навуковай тэрміналогіі ў 1920 - 1930-я гг. Крыніцы фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі. 2. Тэрміналогія розных сфер навукова-прафесійнай дзейнасці (гісторыя фарміравання, асаблівасці выкарыстання на сучасным этапе). Слоўнікі галіновай тэрміналогіі ў XX і XXI стст. | | 2 | | [11, 18] | Пераклад Складанне слоўніка тэрмінаў |
| 12. | Функцыянальныя стылі беларускай літаратурнай мовы. 1. Стылістычная дыферэнцыяцыя беларускай мовы. 2. Агульная харектарыстыка стыляў беларускай мовы. 3. Тыпалагічныя прыметы функцыянальных стыляў і падстыляў: тэматыка, прызначэнне, моўныя асаблівасці. 4. Стылістыка як тэарэтычная база культуры маўлення. | | 2 | | [20] | Апытанне, тэст* |
| 14. | Навуковы стыль. 1. Агульная харектарыстыка навуковага стылю і яго падстыляў. Гісторыя станаўлення навуковага стылю беларускай літаратурнай мовы. 2. Моўная арганізацыя тэкстаў навуковага стылю. 3. Рубрыкацыя навуковага тэксту. | | 2 | | [3, 10, 14] | Пераклад навуковага тексту, тэст* |
| 16. | Прыемы рэдагавання навуковага тэксту. 1. Прынцыпы разгортвання інфармацыі ў навуковым тэксле. 2. Стылістычныя нормы і камунікатыўныя якасці ў навуковым тэксле. 3. Класіфікацыя стылістычных памылак і спосабы іх выпраўлення. Фарміраванне індывидуальнага стылю навукоўца. 4. Міждысцыплінарны падыход пры правядзенні навуковых даследаванняў. Узаемасувязь лінгвістыкі і дакладных навук. | | 2 | | [6, 10] | Пераклад на беларускую мову навуковых текстаў |
| 17. | Жанры навуковай літаратуры. 1. Сістэма жанраў сучаснай навуковай літаратуры. Кампазіцыйна-змястоўная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі, рэферата, тэзісаў. 2. Структурна-семантычны аналіз анатаций. Віды анатаций. | | 2 | | [1, 9, 14] | Складанне анатацый |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|--|----------------|---|
| 18. | Афіцыйна-справавы стыль. 1.Асноўныя харкторыстыкі афіцыйна-справавога стылю. 2.Групы афіцыйна- справавой дакumentацыі (асабістая, распараджальныя, адміністрацыйна- арганізацыйныя, інфармацыйна-даведачныя, справавыя лісты, фінансавыя і ўліковыя дакументы). 3.Лексіка-граматычныя асаблівасці мовы справавых папер і службовых дакументаў. Паняцце канцылярскага штампа. | | 2 | | [1, 9, 14] | Складанне афіцыйна-справавых папер |
| 19. | Культура прафесійнага маўлення. 1.Паняцце культуры маўлення. 2.Кампаненты культуры маўлення (правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, выразнасць, дарэчнасць, чысціня, багацце). 3.Нацыянальная спецыфіка беларускага маўленчага этикету і культуры зносін. | | 2 | | [1, 9, 12, 13] | Праслушоўванне і аналіз навуковых паведамленняў і публічных прамоў* |
| 20. | Прафесійнае маўленне. 1.Прыёмы эфектыўнай публічнай камунікацыі. Узаемадзеянне вербальных і невербальных сродкаў (міміка, жэсты). 2.Выразнасць маўлення (інтанацыя, дыкцыя, паўзы). Асаблівасці маўленчых паводзінаў перад камерай і мікрофонам | | 2 | | [8] | Выступленне па відэасувязі |
| | Усяго: | | 30 | | | |

*-мерапрыемствы бягучага контролю

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

ЛІТАРАТУРА

Асноўная:

1. Венедзіктаў, С.В. Беларуская мова. Юрыйчная лексіка : вучэбны дапаможнік / С. В. Венедзіктаў, С. І. Даніленка. - Мінск : Вышэйшая школа, 2019. - 126, [1] с. - (Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі). - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для курсантаў і студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па юрыдычных спецыяльнасцях.
2. Губская, В.М. Беларуская мова для эканамістаў : вучэбны дапаможнік / В. М. Губская, І. І. Шматкова. - Мінск : РІВШ, 2020. - 131 с. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па эканамічных спецыяльнасцях
3. Запрудскі, С.М. Нарысы гісторыі беларускага мовазнаўства XIX стагоддзя : дапаможнік / С. М. Запрудскі ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. - Мінск : БДУ, 2020. - 193 с. - Рэкамендавана Вучэбна-метадычным аб'яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02.
4. Каценка, А.В. Беларуская мова. Юрыйчная лексіка : вучэбны дапаможнік / А. В. Каценка, В. К. Мароз ; Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. - 2-е выданне, перагляданае. - Мінск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2018. - 137 с. - (Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі). - Біблиогр. : с. 109. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для курсантаў і студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па юрыдычных спецыяльнасцях.
5. Латушка, Г.П. Беларускія выразы згоды і нязгоды : вучэбна-метадычны дапаможнік / Г. П. Латушка ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. - Мінск : БДУ, 2020. - 134 с. - Рэкамендавана Вучэбна-метадычным аб'яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Русская філалогія (па напрамках)", 1-21 05 04 "Славянская філалогія".
6. Ляшчынская, В.А. Ідыматыка беларускай мовы ў лінгвакультуралагічным асвяленні : вучэбны дапаможнік / В. А. Ляшчынская ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. - Мінск : РІВШ, 2019. - 249 с. - Бібліягр. : с. 223-235. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "Беларуская філалогія (па напрамках)".
7. Маршэўская, В.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для юрыстаў і эканамістаў : вучэбны дапаможнік / В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская. - Мінск : РІВШ, 2020. - 231 с. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па юрыдычных і эканамічных спецыяльнасцях.

Соф'я Буркоўская Е.В.

8. Свістунова, М.І. Гістарычна марфалогія беларускай мовы : вучэбны дапаможнік / М. І. Свістунова, Г. К. Ціванова ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. - Мінск : БДУ, 2018. - 198 с. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці "Беларуская філалогія (па напрамках)".
9. Сучасная беларуская літаратурная мова : вучэбны дапаможнік / Д. В. Дзятко [и др.] ; пад рэдакцыяй Д.В. Дзятко. - Мінск : Вышэйшая школа, 2017. - 588 с. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філаграфічных спецыяльнасцях.
10. Цыхун, Г.А. Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў : выбраныя працы / Г. А. Цыхун ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; укладальнік Я.В. Волкова. - Мінск : Беларуская навука, 2018. - 314, [1] с.
11. Янкоўскі, Ф.М. Гісторыя беларускай мовы : гістарычна граматыка / Ф. М. Янкоўскі ; навуковы рэдактар Д.В. Дзятко. - Наваполацк : Вышэйшая школа, 2019. - 263 с. - Біблиогр. : с. 256-257. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філаграфічных спецыяльнасцях.

Дадатковая:

12. Беларуская мова, інтэрнет і камп'ютэр : матэрыялы круглага стала міжнар. сімпозіума "Разнастайнасць моў і культур у кантэксле глабалізацыі" (20 мая 2002 г., г. Мінск) / Таварыства бал. мовы імя Ф. Скарэны ; склад. С. Кручкоў. - Мінск : БелСаЭС Чарнобыль, 2002. - 66, [2] с. : іл.
13. Буракова, М. У. Анамастыка, тэрміналогія і фразеалогія : вучэбна-метадычны дапаможнік / М. У. Буракова, В. А. Ляшчынская ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарэны". - Мінск : РІВШ, 2011. - 165 с. - Бібліягр. : с. 128-132. - Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб'яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для студэнтаў нефілаграфічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных установ па вучэбнай дысцыпліне "Беларуская мова (прафесійная лексіка)".
14. Куліковіч, У. І. Правілы сучаснай беларускай арфаграфіі : Вучэбны дапаможнік / У. І. Куліковіч. - Мінск : Новое знание, 2011. - 222 с.
15. Ляшчынская, В. А. Беларуская мова. Тэрміналагічна лексіка: вучэбны дапаможнік / В.А. Ляшчынская. – Мінск, 2001.
16. Ляшчынская, В. А. Сучасная беларуская мова: фразеалогія : вучэбны дапаможнік / В. А. Ляшчынская ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарэны". - Мінск : РІВШ, 2010. - 229 с. - Бібліягр. : с. 168-177. - Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў вышэйшых навучальных ўстанов па філаграфічных спецыяльнасцях.
17. Руденко Е. Н. Белорусский язык. Профессиональная лексика : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Н. Руденко, А. А. Кожинова, Е. Г. Задворная. - Мн. : ТетраСистемс, 2005. - 381 с.
18. Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі. – Мінск. 1999

Слоўнікі:

19. Арашонка, Г. У. Кароткі слоўнік беларускай мовы. Правапіс. Вымаўленне. Націск. Словазмяненне. Словаўжыванне / Г. У. Арашонка, В. П. Лемцогова. – Мінск, 1994.
20. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. – Мінск, 1996–2004.
21. Булыка, А. М Слоўнік іншамоўных слоў: у 2 т. / А. М. Булыка. – Мінск, 1999.
22. Геаграфічныя паняцці і тэрміны: энцыклапедычны даведнік / рэдкал.: М. М. і інш. . – Мінск, 1993.
23. Граматычны слоўнік дзеяслова. – Мінск, 2007.
24. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: энцыклапедычны даведнік / Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш. . – Мінск. 1995.
25. Руска-беларускі слоўнік: у 3 т. – Мінск, 1995.
26. Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М. В. Бірылы. – Мінск, 1987.
27. Социологическая энциклопедия / под. общ. ред. А. Н. Данилова. – Минск, 2003.
28. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. – Мінск, 1977–1984.
29. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. – Мінск, 2005.
30. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. – Мінск, 1984–1987.
31. Энцыклапедыя прыроды Беларусі: у 5 т. – Мінск, 1983–1986.
32. Этнографія Беларусі. – Мінск, 1989.
33. Юрыйчны энцыклапедычны слоўнік. – Мінск, 1992.

ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ ЗАЛІКА

1. Беларуская нацыянальная мова, яе формы. Функцыі мовы ў грамадстве.
 2. Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы.
 3. Паняцце моўнай нормы. Сістэма норм літаратурнай мовы.
 4. Беларуская мова – форма нацыянальнай культуры беларусаў.
 5. Дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы паводле паходжання.
 6. Дыферэнцыяцыя лексікі беларускай мовы паводле сферы ўжывання.
 7. Стылістычныя разрады лексікі беларускай мовы.
 8. Паняцце «тэрмін», «тэрміналогія», «тэрмінасістэма». Асаблівасці тэрмінаў.
 9. Асноўныя спосабы ўтварэння тэрмінаў.
 10. Лексікаграфія. Тыпы слоўнікаў.
 11. Некаторыя аспекты функцыяновання беларускай і рускай моў.
 12. Арфаэпічныя нормы беларускай літаратурнай мовы і прычыны іх парушэння.
 13. Марфалагічныя асаблівасці навуковых тэкстаў.
 14. Стылістычныя рэсурсы марфалогіі: назоўнік.
 15. Стылістычныя рэсурсы марфалогіі: прыметнік.
 16. Стылістычныя рэсурсы марфалогіі: займеннік.
 17. Лічэннік. Складенне лічэннікаў і асаблівасці іх ужывання з назоўнікамі.
 18. Стылістычныя рэсурсы марфалогіі: дзеяслоў.
 19. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як формы дзеяслова. Асаблівасці іх ужывання ўбеларускай мове.
 20. Прынцыпы сучаснай беларускай арфаграфіі.
 21. Сінтаксічныя асаблівасці навуковых тэкстаў.
 22. Сінтаксіс. Адрозненні ў будове некаторых словазлучэнняў у беларускай і рускай мовах.
 23. Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыляў.
 24. Навуковы стыль, яго функцыі і характэрныя асаблівасці.
 25. Жанравая разнастайнасць навуковага стылю (даклад, артыкул, рэферат, анатацыя, рэзюмэ), агульныя патрабаванні да іх напісання і афармлення.
 26. Лексічныя і фразеалагічныя асаблівасці навуковых тэкстаў.
 27. Афіцыйна-справавыя дакументы, правілы іх напісання і афармлення.
- Мова і маўленне. Віды і тыпы маўлення. Адзінкі маўлення.

АРГАНІЗАЦЫЯ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ СТУДЭНТАЎ

Пры вывучэнні дысцыпліны выкарыстоўваюцца наступныя формы самастойнай працы: пераклад, складанне тэрміналагічнага слоўніка, складанне тлумачальнага слоўніка, інфармацыйны пошук.

Змест самастойнай працы студэнтаў (дзённая форма атрымання вышэйшай адукцыі)

| Від самастойнай працы | Тэматычны змест і выкарыстаныя крыніцы | Колькасць гадзін |
|---|--|------------------|
| Паглыбленае вывучэнне вучэбнай дысцыпліны | Беларуская мова як частка нацыянальнай культуры. Складанне канспекта-прэзентацыі па тэме “Сацыяльна-палітычныя ўмовы функцыянавання беларускай мовы”. Асн. літаратура [3], [8], [10]. Дад. літаратура [17]. | 6 |
| | Лексічная сістэма беларускай мовы. Праца з прафесійнымі тэкстамі – лексічны аналіз слоў. Асн. літаратура [9]. Дад. літаратура [14], [15]. | 6 |
| | Спецыяльная лексіка. Пераклад сказаў са сферы інфарматыкі на беларускую мову. Праца з электроннымі перакладчыкамі (Google translate, Yandex-перакладчык, Belazar). Асн. літаратура [9], [10]. Дад. літаратура [17]. | 6 |
| | Тэрмінологія як вядучы складнік прафесійнага маўлення. Складанне тэрміналагічнага слоўніка па спецыяльнасці. Асн. літаратура [1], [2]. Дад. літаратура [15]. | 6 |
| | Спосабы і средкі ўтварэння тэрмінаў розных галін дзейнасці. Складанне тлумачальнага слоўніка прафесійнай лексікі. Асн. літаратура [1], [2]. Дад. літаратура [15]. | 6 |
| | Гісторыя і сучаснасць беларускай тэрмінологіі і тэрмінографіі. Вывучэнне тэрміналагічнай базы матэматыкі на беларускіх рэсурсах (slounik.org). Асн. літаратура [9]. Дад. літаратура [12], [18]. | 6 |
| | Функцыянальныя стылі беларускай літаратурнай мовы. Аналіз памылак, якія дапускаюцца людзьмі ў час карыстання беларускай мовай. Асн. літаратура [9]. Дад. літаратура [12]. | 6 |
| | Навуковы стыль. Пераклад на беларускую мову навуковых тэкстаў. Асн. літаратура [1]. Дад. літаратура [18]. | 6 |

| | | |
|--------------------------|--|----|
| | Прыемы рэдагавання навуковага тэксту. Анатацыя. Напісанне анатацыі. Асн. літаратура [2]. Дад. літаратура [12]. | 6 |
| | Жанры навуковай літаратуры. Курсавая работа: структура, моўная спецыфіка. Асн. літаратура [1]. Дад. літаратура [12]. | 6 |
| | Афіцыйна-справавы стыль. Афіцыйна-справавы стыль. Складанне афіцыйных папер. Асн. літаратура [1], [2]. Дад. літаратура [12]. | 6 |
| | Культура прафесійнага маўлення. Аналіз стылёвых асаблівасцей тэкстаў, адпаведнасць маўленчым сітуацыям. Асн. літаратура [10]. Дад. літаратура [16], [17]. | 6 |
| | Прафесійнае маўленне. Аналіз навуковых паведамленяў і публічных прамоў студэнтаў. Асн. літаратура [10]. Дад. літаратура [16]. | 6 |
| Падрыхтоўка да заліка | | |
| | Усяго | 78 |

КАНТРОЛЬ ЯКАСЦІ ЗАСВАЕННЯ ВЕДАЎ

Для дыягностикі вынікаў вучэбнай дзейнасці выкарыстоўваюцца наступныя формы:

- апытанне;
- тэст;
- пераклад прафесійных тэкстаў;
- складанне анатацыі;
- складанне слоўніка тэрмінаў;
- праслушоўванне і аналіз навуковых паведамленняў і публічных прамоў;
- складанне афіцыйна-справавых папер;
- выступленне па відэасувязі.

Дыягностика якасці засваення ведаў праводзіцца ў форме бягучага контролю і прамежкавай атэстациі.

Мерапрыемствы бягучага контролю праводзяцца на працягу семестра і ўключаюць у сябе наступныя формы контролю: пераклад прафесійных тэкстаў, тэст, пераклад, праслушоўванне і аналіз навуковых паведамленняў і публічных прамоў.

Вынік бягучага контролю за семестр ацэньваецца адзнакай у балах па дзесяцібалльной шкале і выводзіцца зыходзячы з адзнак, выстаўленых у ходзе правядзення мерапрыемстваў бягучага контролю на працягу семестра па формуле:

$$БК = Б1+Б2+Б3+\dots+Бn / n,$$

дзе $B_1, B_2 \dots B_n$ – адзнака за мерапрыемства бягучага контролю,

n – колькасць мерапрыемстваў бягучага контролю.

Адзнакі, атрыманыя студэнтам у ходзе бягучага контролю, выстаўляюцца па дзесяцібалльной шкале і фіксуюцца ў журнале выкладчыка. Для студэнта, які прапусціў мерапрыемства бягучага контролю па ўважлівай прычыне, кафедрай устанаўліваюцца дадатковыя тэрміны. Студэнтам, якія пропусцілі мерапрыемства бягучага контролю без уважлівой прычыны, выстаўляецца 0 (нуль) балаў за гэтае мерапрыемства.

Адзнакія бягучага контролю таксама ўлічвае вынікі ўдзелу студэнта ў навукова-практычных мерапрыемствах, вучэбна-даследчай, навукова-даследчай працы студэнтаў (канферэнцыях, семінарах, алімпіядах, конкурсах, навуковых гуртках і г.д.) па профілю дысцыпліны і можа быць павышана да 10 балаў пры дасягненні значных вынікаў у гэтай працы.

Форма прамежкавай атэстациі – залік.

Пры правядзенні прамежкавай атэстациі (заліку) адзнака «зalічана» выстаўляецца студэнтам, якія атрымалі па накапляльной сістэме па выніках мерапрыемстваў бягучага контролю выніковую адзнаку ад 4 да 10 балаў, адзнака «не залічана» выстаўляецца студэнтам, якія атрымалі ад 1 да 3 балаў. Апошнія здаюць залік па пропанаваных пытаннях да заліку.

ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ
ПРАГРАМЫ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ
СПЕЦІЯЛЬНАСЦІ

| Назва дысцыпліны, з якой патрабуеца ўзгадненне | Назва кафедры | Прапановы аб зменах у змесце вучэбной праграмы па вывучаемай вучэбной дысцыпліне | Рашэнне, прынятае кафедрай, якая распрацавала вучэбную праграму (з указаннем даты і нумару пратакола) |
|--|-------------------------------|--|---|
| Гісторыя беларускай архітэктуры | Кафедра архітэктуры і дызайна | <i>Загадчык кафедры архітэктуры і дызайна, к.т.н., дацэнт</i> | |

Загадчык кафедры
архітэктуры і дызайна,
к.т.н., дацэнт

А.Г. Крамнёва